

24. У якіх з дадзеных слоў можна вызначыць канчатак?

1) унутры; 2) звонка; 3) удалечыні; 4) змрок; 5) вільготны.

А) усе словы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2, 3. Г) 3, 4, 5. Д) 4, 5.

25. *Шырокая круглая драўляная пасудзіна з клёпак, з двума вушкамі ў народзе называецца ...*

А) куфар. Б) кубел. В) цэбар. Г) кросны. Д) міска.

26. У якіх словазлучэннях падкрэсленыя словы ўжыты ў пераносным значэнні?

1) завязаць вузел; 2) глыбокае мора; 3) іскры польмя.

А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2. Г) 1, 3. Д) 2, 3.

27. Якія складаныя прыметнікі з прапанаваных запісаны правільна?

1) *навукова-папулярны*; 2) *заходнебеларускі*; 3) *далёка ўсходні*;
4) *дзіка рослы*; 5) *шэра-вокі*.

А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2. Г) 3, 4. Д) 4, 5.

28. Дадзены ўстойлівыя спалучэнні слоў:

1) *сем разоў глядзі, а назад не вядзі*; 2) *скрозь дно праваліцца*;
3) *не знаём цану вадзіцы, пакуль не высахла крыніца*;
4) *леці цяпер, чым у чацвер*.

Падбярэце адпаведнікі з рускай мовы:

а) *язык до Киева доведет*; б) *семь раз отмерь – один отрежь*;
в) *сквозь землю провалиться*;
г) *не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня*;
д) *что имеем – не храним, потерявши – плачем*.

А) 1-а, 2-в, 3-б, 4-д. Б) 1-г, 2-б, 3-д, 4-а. В) 1-б, 2-в, 3-д, 4-г.
Г) 1-б, 2-а, 3-в, 4-г. Д) 1-в, 2-г, 3-а, 4-б.


29. Якая(-ія) назва(-ы) танца з дадзеных паходзіць(-яць) з польскай мовы?

1) *полька*; 2) *кракавяк*; 3) *мазурка*.

А) усе назвы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1. Г) 1, 2. Д) 2, 3.


30. “*Чысцейшая з раслін, адзін з самых лепшых пладоў зямлі,*” – у свой час напісаў рымскі філосаф і гісторык Апулей. Пра якую расліну ішла гаворка?

А) авёс. Б) ячмень. В) лён. Г) памідор. Д) гарох.



Конкурс па беларускай мове «БАСЛК-2013»

Чацвер, 21 лютага 2013 года



- працягласць работы над заданнем 1 гадзіна 15 хвілін;
- карыстацца падручнікамі, канспектамі, справачнай літаратурай забараняецца;
- кожны правільны адказ адзначаецца трыма, чатырма ці пяццю баламі; колькасць балаў, якія атрымлівае ўдзельнік, адказваючы на пытанне правільна, вызначаецца складанасцю пытання (10 лягчэйшых пытанняў – па 3 балы, 10 найбольш складаных – па 5 балаў, астатнія 10 – па 4 балы); складанасць пытання вызначаецца па колькасці ўдзельнікаў, якія правільна на яго адказалі;
- няправільны адказ адзначаецца чвэрцю балаў, прадугледжаных за дадзенае пытанне, і залічваецца са знакам «мінус», у той час, як не даўшы адказу, удзельнік захоўвае раней набраныя балы;
- на кожнае пытанне маецца толькі адзін правільны адказ;
- на старце ўдзельнік атрымлівае авансам 30 балаў;
- максімальная колькасць балаў, якую можа атрымаць удзельнік конкурсу, – 150;
- самастойная і сумленная работа над заданнем – галоўнае патрабаванне арганізатараў да ўдзельнікаў конкурсу;
- пасля заканчэння конкурсу лісток з заданнем застаецца ўдзельніку;
- вынікі ўдзельнікаў размяшчаюцца на сайце <http://www.bakonkurs.by/> праз 1-1,5 месяцы пасля правядзення конкурсу.

Заданне для вучняў 5-6 класаў

1. Калі ў простым сказе заключаецца пытанне, то ў канцы ставіцца ...

А) кропка. Б) клічны знак. В) пыталны знак. Г) шматкроп’е. Д) коска.

2. Пастаўце на свае месцы дзеясловы ў вершаванай пацешцы Васіля Віткі “Лежань. Седзень”.

Лежань лежма ..., *Крыкун крычма ...*,
Седзень седзьма ..., *Гультай гульма ...*,
Бягун бегма ..., *Абібок бок ...*

- А) гуляе, ляжыць, сядзіць, бяжыць, абівае, крычыць.
Б) крычыць, бяжыць, сядзіць, абівае, ляжыць, гуляе.
В) бяжыць, сядзіць, абівае, крычыць, гуляе, ляжыць.
Г) абівае, ляжыць, гуляе, бяжыць, крычыць, сядзіць.
Д) ляжыць, сядзіць, бяжыць, крычыць, гуляе, абівае.

3. Закончыце народнае выслоўе: “*Заўтра не дагоніш, а сёння ...*”

А) добра адпачнеш. Б) заўсёды з табой. В) не забудзеш.
Г) не вернеш. Д) усё паробіш.

4. Падбярэце з прапанаваных слоў сінонім(-ы) да назоўніка *вячоркі*:

1) *з’езд*; 2) *валачобнікі*; 3) *зборні*.

А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1.
Г) 2, 3. Д) 3.

Конкурс арганізаваны і праводзіцца Грамадскім аб’яднаннем «Беларуская асацыяцыя «Конкурс» сумесна з Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі пад эгідай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

220013, г. Мінск, вул. Дарашэвіча, 3, тэл. (017) 292 80 31, 290 01 53

e-mail: info@bakonkurs.by <http://www.bakonkurs.by/>

5. Як правільна напісаць у словазлучэнні прыметнік, утвораны ад назоўніка *вавёрка*?

1) *вавёркава схованка*; 2) *вавёрчына схованка*; 3) *вавёркіна схованка*.

А) усе варыянты. Б) няма правільнага варыянта. В) 1. Г) 2. Д) 3.

6. Народны звычай *узаемадапамогі, калектыўная дабравольная праца* здаўна ў народзе называлася ...

А) *разнабой*. Б) *талака*. В) *дажынкi*. Г) *уваходзіны*. Д) *сваяцтва*.

7. Выберыце з дадзеных правільна запісаныя словы:

1) *окны*; 2) *вокаць*; 3) *наодшыбе*; 4) *водум*; 5) *орыва*.

А) усе словы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 5.

8. Можна вызначыць і прошлы, і цяперашні, і будучы час у дзеясловах:

1) *загаднага ладу*; 2) *авеснага ладу*; 3) *умоўнага ладу*.

Выберыце правільны(-ыя) варыянт(-ы).

А) усе варыянты. Б) 1. В) 1, 3. Г) 2. Д) 2, 3.

9. Выберыце з прапанаваных правільна ўтвораны назоўнік у форме множнага ліку ад назоўніка *дзяўчынка*, які ўжываецца з лічэбнікамі *дзе, тры, чатыры*:

1) *дзяўчынкi*; 2) *дзяўчаткi*; 3) *дзявочкi*.

А) няма правільнага варыянта. Б) усе варыянты правільныя.

В) 1. Г) 2. Д) 3.

10. Дадзены назоўнікі:

1) *карэн..чык*; 2) *рэдз..ка*; 3) *ціш..;* 4) *чац..вёрка*; 5) *дз..веры*.

Вызначце толькі тыя словы, у якіх на месцы пропуску неабходна напісаць літару **ь**.

А) ва ўсіх словах. Б) 1, 2. В) 1, 3, 5. Г) 2, 4. Д) 3, 5.

11. Выберыце з прапанаваных словы, у якіх колькасць гукаў і літар не супадае:

1) *напісаць*; 2) *елка*; 3) *гарадскі*; 4) *мароз*; 5) *здароўе*.

А) усе словы. Б) усе словы, акрамя 4. В) 1, 3, 4. Г) 2, 5. Д) 3, 4, 5.

12. Якія словы з дадзеных правільна падзелены на марфемы?

1) *гаспадар-ч-ы*; 2) *на-пам-ін*; 3) *пра-цаў-нік*; 4) *наводз-ін-ы*; 5) *пра-баб-к-а*.

А) усе словы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2, 5.

Г) 2, 3, 4. Д) 3, 5.

13. Выберыце з прапанаваных словы, у якіх на месцы пропуску неабходна напісаць апостраф:

1) *ін..екцыя*; 2) *разнатраў..е*; 3) *інтэрв..ю*; 4) *лас..ён*; 5) *бракан..ер*.

А) ва ўсіх словах. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 5.

14. У якім імені “схавалася” назва *вязкага асадку мінеральных і арганічных рэчываў на дне вадаёмаў*?

1) *Цімафей*; 2) *Лілія*; 3) *Мітрафан*; 4) *Кацярына*.

А) няма правільнага варыянта. Б) 1. В) 2. Г) 3. Д) 4.

15. Выберыце з дадзеных словы, якія напісаны правільна:

1) *агенцтва*; 2) *выдавецкі*; 3) *асвальт*; 4) *ланиафт*; 5) *бугалтар*; 6) *гарацкі*.

А) усе словы. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2.

Г) 2, 4, 6. Д) 3, 5.

16. Якім членам сказа з’яўляецца выдзеленае ў сказе слова?

Адсюль уся мясцовасць як на далоні.

А) дзейнікам. Б) выказнікам. В) дапаўненнем.

Г) азначэннем. Д) акалічнасцю.

17. Вызначце словы, у якіх правільна пастаўлены націск:

1) *рыма́р*; 2) *прыну́ка*; 3) *кляві́ш*; 4) *сла́бы*; 5) *ашу́ка*.

А) ва ўсіх словах. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2, 4. Г) 2, 3. Д) 4, 5.

18. У якім словазлучэнні галоўнае слова кіруе залежным?

1) *пажаўцелая папера*; 2) *падскочыць вышэй*; 3) *дом з верандай*.

А) ва ўсіх словазлучэннях. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1. Г) 2. Д) 3.

19. *Дзень, у які спаўняецца яшчэ адзін год з часу якой-небудзь падзеі*, называецца ...

А) дэкада. Б) гадавіна. В) угоддзе. Г) юбілей. Д) квартал.

20. Якое лексічнае значэнне мае фразеалагічны выраз *вуж галавы не ўткне*?

1) *хітрыць, спрытна выкручвацца*; 2) *занадта густа*; 3) *круціцца, выкручвацца*.

А) усе варыянты правільныя. Б) няма правільнага варыянта. В) 1. Г) 2. Д) 3.

21. Вучні атрымалі заданне ўтварыць складаны назоўнікі, якія пішуцца праз злучок. Даніла запісаў назоўнік *гука-перайманне*; Алесь – *выстаўка-продаж*; Сцяпан – *жалеза-бетон*; Ілья – *паў-горада*.

Хто з вучняў правільна выканаў заданне?

А) усе вучні. Б) Даніла. В) Алесь. Г) Сцяпан. Д) Ілья.

22. Выберыце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку будучага часу маюць канчатак *-іць(-ыць)*:

1) *адціраць*; 2) *ляпіць*; 3) *драмаць*; 4) *зламаць*; 5) *паказаць*.

А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 5.

23. Без прыстаўкі *не-(ня-)* не ўжываюцца словы:

1) *(не)абудны*; 2) *(не)пакоіцца*; 3) *(ня)можцаца*;

4) *(ня)сцёрпы*; 5) *(не)дахоп*.

А) усе прыклады. Б) няма правільных варыянтаў. В) 1, 2. Г) 2, 3. Д) 4, 5.